

Студатрад | Валанцёрскі рух



Студэнты ЛГФ разам з Іванам Антонавічам Пячынскім

Жамчужынка Беларусі

Любчанскі замак з поўным правам можна назваць унікальным. Пабудаваны на мяжы готыкі і рэнесансу, ён увабраў у сябе рысы абодвух архітэктурных стыляў. Для Беларусі, дзе захавалася мала помнікаў готыкі, гэта вельмі каштоўны прыклад. На жаль, час наклаў свой адбітак, і сёння знешні выгляд замка стаў далёкім ад першапачатковага. Таму, пачынаючы з 2003 года, у Любчы збіраюцца валанцёры з усёй Беларусі. Ужо дзевяты год дзякуючы бессарысвай дапамозе жыве надзея на аднаўленне Любчанскага замка.

Увясці, якім быў замак на берэзе Нёмана некалькі стагоддзяў таму, адчуць, якімі мужнымі, вліццудушнымі і таленавітымі былі нашы продкі, гэтым летам змаглі студэнты факультэтаў ЛГ і ТАР. Валанцёры не толькі ўдзельнічалі ў адраджэнні замка, але і палыбілі свае веды па гісторыі, беларускай мове, а таксама набылі навыкі, якія спатрэбяцца ім у будучай прафесіі. Так, студэнты спецыяльнасці «Турызм і прыроднакарыстанне» падчас прыезду турыстаў узначалі экскурсію з боку арганізацый «Рошчына», «Рышпаванне» — такія новыя словы даведаліся студэнты, каля працавалі.

«Калі трымаў у руках апошняю цагляну, то і з'яўжацца ўжо не хацелася. Дадому прыязджаеш — і не ведаеш, чым сябе заняць», — успамінае

Даведка «Тэхнолаг»

Любчанскі замак — замак другой паловы XVI стагоддзя, ад якога захавалася дзве вежы ў пасёлку Любча Наваградскага раёна Гродзенскай вобласці, на левым берэзе ракі Нёман, у 150 км ад Мінска.

Камандзір атрада, студэнт 4 курса факультэта ЛГ Аляксей Барнок.

Сваю падзяку за працу па аднаўленні замка валанцёрам БДТУ выказаў заснавальнік фонду «Любчанскі замак» Іван Антонавіч Пячынскі. Менавіта дзякуючы ідэям і марам гэтага выдатнага чалавека адраджэнне замка стала рэальнасцю.

Мы ж упэўнены, што праз некалькі год наступіць той час, калі Любчанскі замак ператворыцца ў жамчужынку беларускага турызму на роўні з такімі замкамі як Мірскі і Нясвіжскі.

Екатерина Тиханова, студэнтка 4 курса факультэта ЛХ: Неожданное открытие

«Лето и работа. Что еще может быть настолько несовместимым?» — думала я, собирая чемодан в Любчу и уже сомневаясь: «А стоило ли соглашаться?». Мне и еще 9 добровольцам из нашего университета предстояло провести 12 дней в волонтерском лагере, восстанавливая древний Любчанский замок — историко-культурную ценность Республики Беларусь II категории.

Пара часов на машине от Мінска — и мы словно окупались в прошлое: старинная башня, взмывающая в небо, бесконечная зелень, тишина и практически отсутствие машин. А еще повсюду, порой почти касаясь крыльями земли, лежат аисты. В любое время дня слышен их клекот. А вечером и вовсе они слетаются на крышу школы, в которой мы поселились, и с любовью поглядывают на нас, словно сравнивая с волонтерами, которые приезжали сюда раньше.

Руководители фонда «Любчанский замок» Ивана Антоновича Печинского еще нет — не добрался пока из Мінска, а работать без него никак. Представленные сами себе мы решаем совершить небольшую экскурсию по любчанской земле. С первых шагов гэтага выдатнага чалавека адраджэнне замка стала рэальнасцю.

Мы ж упэўнены, што праз некалькі год наступіць той час, калі Любчанскі замак ператворыцца ў жамчужынку беларускага турызму на роўні з такімі замкамі як Мірскі і Нясвіжскі.

Магазіна находили все новые и новые свидетельства любви местных жителей к родному языку.

Да и завтрак с обедом всегда начинался с напутствия: «Смачна есці». Все душевные беседы с хранителем местных традиций и неюлоким кулиером Миколой мы отчаянно пытались вести на белорусском языке. Микола вообще персонаж колоритный: ветеринар по образованию, переехал жить пару лет назад к зачаровавшему его замку, воспитал вместе с приезжающими волонтерами талисман Любчанского замка — котенка Маули, так и не стал для нас Николаем Рудковским. Разница в возрасте стерлась, песни у ночных костров, торжественное посвящение в волонтеры, зловещие легенды про «Шарую панду» и крамбамбули (напиток по старинной рецептуре) настолько нас сблизили, что он оступался для нас просто Миколой, с которым так приятно поболтать.

За эти 12 дней мы получили яркие впечатления, узнали новое и многому научились, но главное, проверили себя на самостоятельность и выносливость. Мы выполняли работы по кирпичной кладке оборонительной стены, выравниванию валов, очистке территории, прошиванию песка, а также лечили деревья в замковом парке, много и вкусно готовили...

Расставаясь друг с другом и с любчанской землей было неожиданно тяжело. Сквозь стекла автобуса по дороге в Мінск мы любовались на Лозки, Шорцы, Мир, с их крохотными и симпатичными домиками, необыкновенными прихотливо украшенными садыками. Много думали. Не знаю, о чем думали, но я размышляла о том, как хорошо иногда сломать привычный уклад жизни, быть может, пережить себя и сделать неожиданное открытие. Мое — в том, что работа для души и лето — это как блинчики на овсяных хлопьях, без яиц и муки. Кто-то скажет «невозможно», но Микола знает рецепт.

И это стоит попробовать!



Вежа Любчанскага замка

Учимся учиться | Инна Александровна Вейтешонок, педагог-психолог

Обычно семинарские занятия проводятся в конце лекционного курса или чередуются с лекциями, что указывается в расписании занятий. Предполагается, что добросовестные студенты к каждому семинару делают доклады и активно участвуют в дискуссиях. Так это или нет, вам предстоит выяснить самим, а мы лишь подскажем, как лучше подготовиться к такому виду занятий.

Прочитать семинары нельзя!!! А готовиться к ним нужно так, словно вы и есть единственный и бесценный докладчик. И польза от всего этого будет в первую очередь вам.

Как готовиться к докладу

Преподаватели либо назначают докладчиков, либо оставляют выбор за студентами. Запаситесь планами семинарских занятий заранее и наметьте для себя наиболее привлекательные темы. И когда преподаватель задаст традиционный вопрос: «Кто хочет взять доклад на следующий семинар?», будьте активнее — это ваш шанс!

Итак, тема выбрана или назначена преподавателем. Теперь не дожидаясь

ясь последней ночи перед семинаром, приступайте к поискам материала.

Иногда тема доклада для вас может звучать малоинтересно. Не стесняйтесь.

Семинар — место для дискуссии

Знаете, эту статью можно было бы назвать «Памятка первокурснику», но о том, как правильно работать на семинарских занятиях, полезно узнать не только новоиспеченным студентам. Самым лучшим местом для дискуссии являются семинарские занятия. Это вам не лекции, где нужно не слушать и конспектировать, не лабораторные занятия, где все внимание приковано к проводимым опытам. Именно на семинарах у вас появится прекрасная возможность высказаться вдоволь. Только почему-то наши студенты ей совершенно не пользуются. И если на лекциях их так и тишет поговорить, то на семинары они приходят словно воды в рот набрав.

Семинар — это коллективная работа, преподаватель всегда готов вам помочь разобраться в сложных вопросах.

Спросите у него, о чем нужно рассказать в докладе, пусть он порекомендует вам наиболее приемлемую для выбранной темы книгу или учебник. Безусловно, в методичках есть список литературы, но он очень обши-

рен, а времени у вас не так уж и много, тем более что обычный доклад длится приблизительно 5-7 минут.

Не нужно лихорадочно скерокопировать или сканировать заветные странички из учебника — запугаетесь

выступления вы сможете периодически заглядывать в него. Представьте, что вы готовите билет к экзамену, и от того, насколько вы узнаете сам предмет (тему доклада в нашем случае), зависит ваш успех.



Выступление

Вы подготовили доклад и готовы выступить. Давайте оговорим то, чего не следует делать:

1. Пытаться быстро «отстреляться» со своим докладом, зачитав

его с места. Возможно, вам в будущем придется выступать перед разными аудиториями. Уже сейчас преодолевайте свои комплексы и страхи, тем более что ваши одноклассники все поймут и оценят.

2. Не читайте по бумажке!!! Это утомительно и скучно для всех. Живой рассказ вперемежку с малоизвестными фактами всегда намного интереснее и лучше запоминается.

3. Не избегайте вопросов! Будет лучше, если вы сами предложите аудитории спросить у вас что-либо по докладу.

Теперь несколько полезных советов для начинающих докладчиков.

Мы уже сказали, что зачитывать доклад необязательно. Чтобы не потерять основную мысль, можно пользоваться записями. Если попадают трудноразносимые имена и названия, напишите их на доске. Этим вы поможете своим одноклассникам лучше воспринять и запомнить материал. Не пытайтесь преодолеть свою скованность размахиванием рук и чересчур эмоциональной речью. Закончив выступление, не забудьте поблагодарить аудиторию за внимание.

Молодежь выбирает лучших! Размышления блоггера, заполнение бюллетеня, полезные ссылки, интересные факты о выборах и не только

2 | Актуально

Итоги прошедшего года. ТОП-19 событий 2011/2012 учебного года в БГТУ

3 | Университет

Жамчужинка Беларусі. Як нашы студэнты прымылі ўдзел у адраджэнні гістарычнай каштоўнасці

4 | Студатрад

Газета ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»

ТЭХНОЛАГ

№5
Чацвер, 20 верасня 2012 г.
Выдаецца са студзеня 1980 г.

Лічба нумара

640

выкладчыкаў у новым навучальным годзе будзь аязыццываць навучанне студэнтаў. Усёго ва ўніверсітэце працуюць 58 дактараў навук і 394 кандыдаты навук, 2 член-карэспандэнты НАН Рэспублікі Беларусь і 32 акадэмікі і член-карэспандэнты розных міжнародных і рэспубліканскіх акадэміяў.

У краіне

Фларыстычная кампанія

Рэспубліканскі экалагічна-благатны цэнтр у Мінску адрыву фларыстычную кампанію для дзяцей і моладзі. У яе аснове — адукацыйная праграма па трох модулях: эканоміка і прадпрыемальніцтва ў галіне кветкаводства і азелення, кветкавы дызайн, мастацтва вырошчвання раслін.

Як распавялі ў цэнтры, асабліва ўвага ў адукацыйным курсе нададзена экалагічным аспектам прадпрыемальніцкай дзейнасці ў сферах эканамічнай.

Адукацыйная праграма фларыстычнай кампаніі разлічана на школьнікаў, навучэнцаў і студэнтаў.

Ва ўніверсітэце

Рэйтынг факультэтаў за 2011/2012 навучальны год Па паказчыку якасці паспяховасці (адзнак ад «10» да «6»)

Дзяржаўныя экзамены

1 месца — ТАР
2 месца — ВСІП
3 месца — ЛГФ
Абарона дыпломных праектаў

1 месца — ТТЛП
2 месца — ТАР
3 месца — ІЭФ
Вынікі летняй экзаменацыйнай сесіі

1 месца — ТАР
2 месца — ВСІП
3 месца — ЛГФ

Па колькасці дыпламаў з адзнакай

1 месца — ВСІП (18)
2 месца — ІЭФ (10)
3 месца — ТАР (8)



Афіцыйна | Парламенцкія выбары-2012

Выбар за намі

18 чэрвеня 2012 года Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь быў падпісаны Указ «Аб прызначэнні выбараў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання», згодна якому выбары былі прызначаны на 23 верасня 2012 года. У гэты дзень грамадзяне нашай краіны вызначаць склад Парламенту, які на працягу чатырох гадоў возьме на сябе адказнасць за развіццё дзяржавы і дабрабыт яго народа.

Выбары — гэта паказчык стабільнасці грамадства, магчымасць быць пачутым і аказаць рэальны ўплыў на развіццё дзяржавы. Удзел у выбарах — грамадзянскі абавязак, правільнае адказнасці грамадзян за лёс сваёй краіны. Сучаснаму маладому пакаленню беларусаў таксама трэба будзе выбіраць напрамак сацыяльна-наітычных пераўтварэнняў у рэспубліцы. Ініцыятыва кожнага дапаможа нашай краіне захаваць сваю свабоду, незалежнасць, дабціца стабільнасці.



Парламент Рэспублікі Беларусь

Официально | Итоги 2011/2012 учебного года

Доклад ректора


На общем собрании профессорско-преподавательского состава, которое прошло 31 августа 2012 года, ректор БГТУ, профессор Иван Михайлович Жарский выступил с докладом «Итоги работы БГТУ в 2011/2012 учебном году и задачи на новый учебный год».

«Шагая в ногу со временем и сохраняя свои ведущие позиции, наш

университет продолжает прогрессивно двигаться вперед в соответствии со сформированными миссией, видением, политикой, целями в области качества, программой развития университета, которые направлены на качественное технологическое образование и научные исследования для инновационного развития Республики Беларусь» — отметил ректор.

Среди стратегических целей, поставленных перед БГТУ, Иван Михайлович выделил создание устойчивого доверия к университету, качество подготовки специалистов, магистрантов и научных работников высшей квалификации, компетенции которых соответствуют или превосходят цели, потребности, требования личности, общества, государства.

Фоторепортаж | Церемония-ритуал



«ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ!»



Кстати

День знаний — 1 сентября, как всенародный праздник, получил свое законодательное признание Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 №3018-X «О праздничных и памятных днях».

Актуально | Парламентские выборы—2012

Разважання блогера: Усё наша жыццё — гэта выбар

Жаданне выбіраць, а не прымаць тое, што нам прапаноўваюць, узнікае ў тых, хто імкнецца рэалізаваць сабе ў жыцці. Маладыя людзі сёння выглядаюць павяжана: ўдзячныя, перспексіўныя, яны імкунца атрымаць адукцыю і ўладкавацца на прэстыжную працу. Мы выбіраем прафесію, ВНУ, спадарожніка жыцця, смела прымаем рашэнні. У нас гэта атрымаецца. Атрымаецца абраць і будучыню нашай краіны. Зрабіць гэты выбар пад сілу кожнаму. У адваротным выпадку рашэнне прымуць іншыя, і тады іх жыццё, а не наша, назаўна, стане лепшым. Кожны выбарчык уявіце тую ці іншую сацыяльную групу, і, аддаючы голас на карысць канкрэтнага кандыдата, ён спрабуе змяніць жыццё сацыума, у якім знаходзіцца: пенсіянеры выбіраюць тых, хто абяцае павялічыць пенсіі і прадаставіць ільготы, а студэнты галасуюць за кандыдатаў, якія абяцаюць павялічыць стэпенды.

Мы жывем у дэмакратычнай дзяржаве. І маем шырокую магчымасць абудуна карыстацца сваімі правамі і свабодамі. Моладзь цалкам можа паўплываць на вынік галасавання, таму што валодае вялікай колькасцю перавагаў і складае немалую частку выбарчыкаў.

Калі маладыя людзі хочунь выказаць свае думкі, яны павінны ўдзяльняцца ў выбарах. Так яны даб'юцца ўсёго, што можа даць ім дзяржава для годнага жыцця. Усё залежыць ад таго, каго вылучыце менавіта вы.

Заполнение бюллетеня

- Бюллетень заповняється в кабінце или камнате для тайнога галасавання.
- При галасаванні на выбарах ты ставіш лобой знак в пустом квадрате, расположеном справа от фамилии того кандидата, за которого галасуеш.
- Если галасуеш против всех кандидатов, ставь лобой знак в пустом квадрате, расположеном справа от строки «против всех кандидатов».
- Если в бюллетень внесена фамилия одного только кандидата, то в тексте бюллетеня должны содержаться слова «за», «против», под которыми помещаются пустые квадраты.
- При галасаванні за кандидата ставь лобой знак в квадрате под словом «за», а при галасаванні против — лобой знак в квадрате под словом «против».
- Заполненный бюллетень смело опускай в ящик для галасавання.
- Если при заполнении бюллетеня совершил ошибку, обратись к члену участковой комиссии с просьбой выдать новый бюллетень взамен испорченного.
- Член участковой комиссии, получив испорченный бюллетень, на котором должна быть твоя собственноручная подпись, выдаст новый. Испорченный же погашается, о чем должен быть составлен акт.



Когда ты пришел на выборы

Галасаванне на выбарах являецца тайным: контроль за волензявляемі избирателей в ходе галасавання запрэцаецца.

Каждый галасует лично, галасаванне за других не допускаецца!

Бюллетень для галасавання выдаецца под роспис членом участковой комиссии на основании списка граждани, имеющих право участвовать в выбарах, после предъявления паспорта или заменяющего его удостоверения личности.

Если у тебя нет возможности в день выборов находиться по месту жительства, ты вправе не ранее чем за пять дней до выборов в условиях, исключающих контроль за волензявляемі избирателей, заполнить бюллетень в помещении участковой комиссии и опустить его в ящик для галасавання.

Полезные ссылки
<http://www.pravo.by/> Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь
<http://www.yfboj2012.by/> Сайт парламентских выборов 2012 года в Республике Беларусь
<http://www.rec.gov.by/> сайт Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов

Молодежь выбирает лучших!

Кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання па Купалаўскай выбарчай акрузе №95

Дашкоўскі Валерыў Уладзіміравіч
 Народзіўся 30 сакавіка 1973 года. Адукацыя вышэйшая. Начальнік Ленінскага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь. Жыве ў г. Мінску. Беспартыйны.

Касцюкоў Вадзім Анатольевіч
 Народзіўся 18 кастрычніка 1978 года. Адукацыя вышэйшая. Галоўны ўрач установы аховы здароўя «18-я гарадская паліклініка». Жыве ў г. Мінску. Беспартыйны.

Лявоненка Валяціна Сцяпанавна
 Народзілася 10 сакавіка 1953 года. Адукацыя вышэйшая, кандыдат гістарычных навук. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання. Жыве ў г. Мінску. Член Камуністычнай партыі Беларусі.

Интересные факты о выборах

Проспал
 На выбарах прэзідэнта США в 1916 году абакандыдата — і прэзідэнт-дэмакрат Вудро Вільсон, і кандыдат от рэспубліканцаў судья Чарльз Хьюз — мелі практычна равныя шансы на успех. Согласно легенде, Хьюз был так уверен в своей победе, что не дожидаясь окончательных результатов подсчета голосов пошел спать. Утром ему позвонил репортер одной из газет узнать о реакции судьи на возвращение Вильсона (тот набрал 49,2% голосов против 46,1% отпавдних за Хьюса), и кто-то из домашних Хьюза ответил, что прэзідэнт спит. «Кол-

Справка «Тэхнолаг»
 24 ноября 1996 года состоялся республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, которые предусматривают создание двухпалатного парламента — Национального собрания Республики Беларусь, состоящего из Совета Республики и Палаты прадстаўнікоў.

Это нужно знать!

...из Избирательного кодекса Республики Беларусь
Может ли лицо, которому в день выборов исполняется 18 лет, обратиться в комиссию с просьбой выдать ему бюллетень?

Да, так как эту норму фиксируют статьи 4, 20 Избирательного кодекса Республики Беларусь. Право избирать, участвовать в выбарах имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет. В список граждан, имеющих право участвовать в выбарах, включаются все граждане Республики Беларусь, достигшие ко дню или в день выборов 18 лет.

Может ли лобой избиратель пройти на участок для галасавання и заявить, что он будет наблюдателем во время выборов?

Нет. Наблюдение на участках для галасавання регулируется статьями 13 и 15 Избирательного кодекса Республики Беларусь.

Самые многочисленные выборы
 Выборы 1996 года в нижнюю палату парламента Индии, на которых избирались 543 депутата, стали самыми многочисленными в истории: для участия в галасаванні зарэгістраваліся 343 миллиона 350 тысяч человек, для проведения выборов было организовано 565 тысяч избирательных участков, а в подготовке и проведении галасавання участвовали 3 миллиона человек.

Кстати
 Представители средств массовой информации не относятся к наблюдателям, поскольку при проведении выборов они осуществляют иную функцию, а именно — освещают их подготовку и проведение.



Справка «Тэхнолаг»
Наблюдатель — депутат Палаты прадстаўнікоў Национального собрания Республики Беларусь, член Совета Республики, депутат местного Совета депутатов, доверенное лицо кандидата в депутаты Палаты прадстаўнікоў Национального собрания Республики Беларусь, доверенное лицо, уполномоченное политической партией, другим общественным объединением, трудовым коллективом, гражданами, осуществляющими наблюдение за подготовкой и проведением выборов.

Иностраный (международный) наблюдатель — лицо, представляющее иностранное государство или международную организацию, приобретающее право на осуществление наблюдения за подготовкой и проведением выборов, референдума, отзыва депутата, члена Совета Республики в соответствии с установленным настоящим Кодексом порядком.

установлено, что каждый избиратель галасует лично, галасаванне за других лиц не допускаецца.

...о выборах в Национальное собрание

Кто обеспечивает проведение выборов?
 Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, окружные и участковые избирательные комиссии.

Каковы сроки проведения выборов?
 Президент Беларуси 18 июня 2012 года подписал указы, определяющие сроки проведения выборов в парла-

Университет | Итоги 2011/2012 учебного года

Итоги прошедшего года

Начало нового учебного года — это время постановки новых целей и подведения определенных итогов. О том, чего мы достигли и что нас ожидает в ближайшем будущем, в своем докладе рассказал ректор Иван Михайлович Жарский. Мы не только узнали о международных проектах, в которых участвует наш университет, перспективах создания новых структурных подразделений, но и смогли составить ТОП-19 событий прошедшего года.

ТОП-19 Дебют

В рамках специальности «Технология полиграфических производств» была открыта новая специализация «Технология производства тары и упаковок».

Совместно с Вильнюсским техническим университетом имени Гедиминаса началась подготовка магистрантов по образовательной программе с углубленной подготовкой специалистов по специальности «Управление недвижимостью».

К слову, уже в этом году список специальностей и специализаций также был расширен. Абитуриенты могли поступать на новую специальность «Технология лекарственных препаратов» со специализациями «Промышленная технология лекарственных препаратов» и «Тонкий органический синтез», а также на специализации «Машины и аппараты фармацевтической промышленности» и «Сертификация фармацевтической продукции» в рамках специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов».

Выпускники

Университет выпустил 2116 молодых специалистов, обучавшихся на I ступени высшего образования, и 68 магистрантов.

47 выпускников 2012 года (2,2%) получили дипломы с отличием, что на 5 человек (12%) больше чем в прошлом году. 21 выпускник награжден медалью БГУ «За отличные успехи в учебе и науке».

Впервые был осуществлен выпуск студентов специальностей «Экономика и управление на предприятии», «Маркетинг» и «Издательское дело» со сроком обучения 4,5 года.



Вручение дипломов с отличием

Аккредитация

Университет аккредитован в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь в качестве организации-энергоаудитора с оказанием услуг по энергетическому обследованию организаций потребителей топливно-энергетических ресурсов (на базе кафедры энергосбережения, гидравлики и теплотехники).

Конференции

Проведено 18 научно-технических конференций и научных семинаров, в том числе 13 международных.

Выставки

БГУ участвовал в 36 выставках, где демонстрировалось более 500 экспонатов, выполненных сотрудниками университета. Результат — три медали, ряд дипломов победителей в отдельных номинациях. Так, на XVIII Международной выставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции (HI-TECH)», прошедшей в Санкт-Петербурге, разработка БГУ завоевала золотую медаль в номинации «Новые высокотехнологические разработки оборудования и наукоемкие технологии».

НИР

Сотрудниками университета выполнялись 404 НИР с объемом финансирования более 10 млрд. Относительно 2010 года рост составил 37,0 %.

По результатам исследований учеными университета опубликованы более 2300 научных работ, в т. ч.: 9 номеров научного журнала «Труды БГУ», 16 монографий, 60 учебников, учебных пособий с грифом Минобразования, учебно-методических пособий с грифом УМО, 72 учебных и методических пособия, курса лекций, более 1900 научных статей сотрудников. Подготовлен мультимедийный каталог информационно-рекламных материалов по научно-техническим разработкам, рекомендуемым для промышленного освоения на предприятиях Республики Беларусь.

НИРС

Всего на конкурсы различного уровня подано 963 работы. Получено 948 наград: 57 международных и 258 республиканских.

По итогам участия в научно-исследовательской работе 633 студента получили вузовские награды: 127 дипломов, 264 грамоты, 195 благодарностей, 33 денежные премии, 14 медалей.



Влаборатории

Новое подразделение

На базе кафедры ландшафтного проектирования и садово-паркового строительства создана мастерская ландшафтного дизайна.

Установление контактов

Учеными университета совершено 159 зарубежных командировок, в ходе которых они принимали активное участие и выступали с докладами на международных и межгосударственных конференциях, проводимых в странах ближнего и дальнего зарубежья, в частности, за прошедший учебный год.

Международные проекты

Сегодня университет помимо прочих участвует в реализации следующих крупных международных проектов:

- проект Темпус «Экологическое управление — учебные программы по экологии»;
- проект «Водная гармония» по Норвежской программе сотрудничества в высшем образовании с университетами стран Евразии;
- проект «Балтийский ландшафт» по программе «Регион Балтийского моря»;

В 2012 году в сотрудничестве с зарубежными партнерами выполняются 12 научно-технических проектов.

К числу наиболее крупных относятся:

- договор с ОАО «Информационные спутниковые системы» г. Железнодорожск по разработке «Пакета прикладных программ для бортовой аппаратуры «Электрик-С»»;
- договор с Hanwha I & C Co, Ltd (Республика Корея) «Исследование и разработка материала и технологии для получения непрерывно армированного препрега с термопластичной матрицей»;
- в рамках программы «Регион Балтийского моря» проект «Балтийский ландшафт».

Важнейшие задачи коллектива университета на 2012/2013 учебный год:

- осуществлять разработку учебно-программной документации образовательной программы высшего образования I ступени для дифференцированных сроков обучения;
- разработать учебно-программную документацию и соответствующие материалы для обучения магистров по образовательным программам сугубленной подготовкой специалиста;
- продолжать разработку и внедрение в учебный процесс инновационных методов обучения, базирующихся на применении информационных технологий, которые также будут обеспечивать контролируемую самостоятельную подготовку и самоконтроль;
- обеспечить расширение экспорта образовательных услуг, организовать подготовку специалистов на английском языке;
- продолжать работу по реализации механизмов управления качеством университетского образования на всех этапах и для всех составляющих образовательного процесса. Пройти повторную сертификацию SMK университета на ее соответствие требованиям стандарта СТБ ISO 9001-2009 (DIN EN ISO 9001:2008);
- продолжать развитие кадрового потенциала вуза, активизировать работу аспирантуры и докторантуры с целью разработки новых научных направлений и пополнения профессорско-преподавательского состава кандидатами и докторами наук;
- укреплять авторитет, поднимать рейтинг и конкурентоспособность университета на внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг.

Перспективы

Кафедрами университета запланировано создание различных структурных подразделений. Так, в скором времени в состав университета будут входить:

- отраслевая лаборатория по исследованию процессов измельчения и измельчающего оборудования — кафедра машин и аппаратов химических и силикатных производств;
- орган по сертификации систем управления и испытательная лаборатория по контролю качества пищевых продуктов — кафедра физико-химических методов сертификации продукции совместно с концерном «Белнефтехим» и Министерством промышленности Республики Беларусь;
- отраслевая лаборатория по молекулярно-генетическому анализу фагов лактококков на молокоперерабатывающих предприятиях, центр аналитических и гено-инженерных исследований — кафедра биотехнологии и биологических совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, государственным научным учреждением «Институт микробиологии НАН Беларуси»;
- отраслевой научно-исследовательский центр «Проектирование, строительство и ремонт лесных автомобильных дорог» — кафедра транспорта леса совместно с «Белтиролес»;
- лаборатория по испытанию полимерных материалов — кафедра технологии нефтехимического синтеза и переработки полимерных материалов;
- отраслевая научно-исследовательская лаборатория наукоемких технологий целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности — кафедра химической переработки древесины совместно с концерном «Беллесбумпром».

Рейтинг

С января 2012 года по июль 2012 года БГУ улучшил позиции в международном рейтинге сайтов университетов Вебометрикс на 4 665 пунктов (с 13 200 на 8 535 позицию).

СМИ

В 2012 году возобновлен выпуск университетской газеты «Тэхнолаг». Именно ее вы сейчас и держите в руках.

БРСМ

Чистенность первичной организации БРСМ университета увеличилась на 5,7 %, и составила 3736 человек (47,1 % от общего числа студентов дневной формы обучения).

МООН

Созданный в 2012 году молодежный отряд охраны правопорядка БГУ, в количестве 104 человек, занял третье место на городском этапе Республиканского конкурса на лучший Молодежный отряд охраны правопорядка.

Творчество

Студенты БГУ завоевали дипломы на республиканских, городских, районных смотрах-конкурсах, в том числе на межвузовском фестивале «Арт-вакация», фестивале патриотической песни.

Спорт

По результатам Республиканской универсиады 2011 года БГУ впервые занял третье место во второй группе вузов, к которой относится 12 учреждений высшего образования.

Санаторий-профилакторий

В университетском санаторий-профилактории за прошедший учебный год прошли оздоровление 1310 студентов.

Оборудование

В истекшем учебном году было приобретено учебное и научное оборудование на сумму около 4,3 млрд. руб.

Мультимедиа

Началось использование в учебном процессе и стационарных мультимедийных комплексов с интерактивной доской.

Библиотека

Получено 1 834 названия (11 тыс. 739 экз.) произведений печати. Приобретена информационно-поисковая система «Стандарт 3.0» с ежемесячным обновлением. Начата работа по штрихкодированию библиотечного фонда.



Вручение кубка и диплома Республиканской универсиады-2011